

ЗЯЛЁНЫ ШУМ

На памяць аб тысячагоддзі

За мінулы год у Брэсце з’явіліся дзясяткі новых алей, садоў, сквераў, зялёных зон

Думаю, праз нейкіх дзесяць-пятнаццаць гадоў мы ўсвядомім, што гэта была, можа, найлепшая справа, зробленая да юбілею горада. Маецца на ўвазе азеляненне. Яшчэ напярэдадні юбілейнага мінулага года была аб’яўлена акцыя «1000 дрэў да 1000-годдзя Брэста». Актыўна садзіць дрэвы пачалі з восені 2018-га і працягвалі ўвесь мінулы год.

— Пройдзе час, маладыя дрэўцы падраснуць, узмацнеюць, насыцяць горад кіслародам. Бо за апошнія дзесяцігоддзі інтэнсіўнай забудовы людзі толькі і рабілі, што высакалі дрэвы, каб вызваліць пляцоўку для новых кварталаў ды гандлёвых цэнтраў. А летась сапраўды пастараліся выправіць становішча.

У парку 1000-годдзя прайшлі арганізаваныя пасадкі дрэў пад рознымі назвамі. Напрыклад, пасадзіць «Сямейнае дрэва» прыйшлі цэлымі сем’ямі, былі і шматдзетныя бацькі, і тыя, хто гадуе першынца. Садзілі свае алеі ветэраны і мытнікі, журналісты і дзяржаўныя служачыя. У мікрараёне Усход спартсмены высаджалі «Спартыўную» алею, у цэнтры горада з’явіліся сквер «Банкіраў» і алея «адвакатаў». І ўсе гэтыя прыгожыя акцыі ставілі мэтай прыцягнуць увагу грамадскасці, падштурхнуць гараджан да ўдзелу ў агульнай справе. Вядома, асноўную работу па азеляненні робіць КУП ЖКГ, але ж калі праходзіць суботнік ці акцыя, то гэта становіцца падобным на свята, няхай і невялікай групы людзей.

Пасадка дрэў на сямейнай алеі.



Варта сказаць, што даволі часта такія акцыі ўзначальваў старшыня Брэсцкага гарвыканкама Аляксандр РАГАЧУК. Так было ў адзін з выхадных дзён вясны, калі працоўны дэсант на чале з мэрам садзіў алею на рагу вуліц Валгаградскай і Кастрычніцкай рэвалюцый. Раней там была проста пустыя, якую жыхары бліжэйшых дамоў прызвычалі да выгулу сабак. А цяпер там падымаюцца маладыя дрэўцы.

— Новы сквер з’явіўся і па вуліцы Міцкевіча, дзе ў канцы года паставілі помнік Пушкіну. Крыху далей, у мікрараёне Паўночны дрэвы пасадзіла адміністрацыя Ленінскага раёна. Акцыю тады падтрымалі кіраўнікі ўстаноў і прадпрыемстваў раёна. За адзін дзень на тэрыторыі былога Паўночнага ваеннага гарадка з’явілася больш за 60 рабін, бяроз і дубоў.

А на Набярэжнай Францыска Скарыны ў першую суботу чэрвеня заклалі сад бесперапыннага цвіцення. Клімат у нас, як вядома, змяніўся ў бок пацяплення, таму спецыялісты палічылі магчымым вырошчваць у Брэсце нават тыя расліны, якія раней выглядалі для нас экзатычнымі.

Усяго за юбілейны год, паводле падлікаў спецыялістаў, у абласным цэнтры пасадзілі каля 22 тысяч дрэў. Падзеяй на гэтым фоне можна назваць таксама ўладкаванне Гарадскога саду. Гаворка ідзе пра старадаўні парк у цэнтры горада, які раней называлі гарадскім садамі. Ён быў закінуты і зарос кустоўем, аж пакуль у 2015 годзе сюды не прыйшлі зацікаўленыя гараджане, каб расчысціць тэрыторыю. Узначаліў першыя суботнікі мэр горада. А потым быў зроблены праект і пачалося адраджэнне саду. Яго ўрачыста адкрылі летась у першыя дні верасня. Цяпер у горадзе з’явілася яшчэ адна славунасць і прыемны ціхі куток для адпачынку.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

ТУРЫЗМ

Бязмежны патэнцыял Нарачанскага краю

Як павысіць турыстычную прывабнасць Нарачанскага краю? Пра гэта ішла размова на выязным пасяджэнні абласнога Савета па развіцці прадпрымальніцтва ў вёсцы Камарова Мядзельскага раёна.

На долю санаторна-курортных устаноў у раёне прыпадае больш за 87 працэнтаў адагульнага экспарту паслуг. Для гасцей адкрыты 97 аб’ектаў аграрнага і экалагічнага турызму, 50 пунктаў грамадскага харчавання, 15 турыстычных і аднастаянка для кемпінгу. Пачынае развівацца арганічнае земляробства, выпускаецца экалагічна чыстая прадукцыя. Па меркаванні старшыні раённага Савета па развіцці прадпрымальніцтва Аляксандра БРАЗОЎСКАГА, неабходна актыўней прыцягваць інвестыцыі ў турыстычную сферу, забяспечваць гасцей не толькі турыстычнымі паслугамі, але і паслугамі гандлю,



грамадскага харчавання, паляпшаць інфраструктуру, павялічваць экспарт паслуг. І, бясспрэчна, больш увагі ўдзяляць рэкламе, інфармацыйнаму прасоўванню магчымасцяў турыстычнай галіны.

Удзельнікі пасяджэння выказвалі таксама прапановы па стварэнні агульнага брэнду рэгіёна. Да канца года плануецца стварыць абласны інфармацыйна-турыстычны цэнтр, які будзе даваць уяўленне аб турыстычным патэнцыяле Міншчыны, у тым ліку і прамысловым, паведаміў

намеснік старшыні Мінаблвыканкама Мікалай РАГАШЧУК.

Кіраўніком дзяржавы пастаўлена задача ў 2025 годзе дасягнуць 100 мільярдаў долараў унутранага валавога прадукту, нагадаў ён. Турыстычны патэнцыял павінен «красчыць» у кантэксце сацыяльна-эканамічнага развіцця, што дазволіць забяспечыць людзей працоўнымі месцамі, дастойнымі заробкамі, павысіць іх дабрабыт. Прыклад таму — бізнес-інкубатар «Камарова». У вёску ў мінулым годзе пераехалі чатыры ча-

лавекі з Мінска, збіраюцца на малую радзіму яшчэ некалькі сем’яў. І гэта зразумела: для людзей тут ёсць работа, адкрытыя пякарня, сыраварня, пілаварня. Тут збіраюцца зарэгістраваць франшызу — хлеб па камароўскіх рэцэптах маюць намер пячы ў суседніх раёнах Гродзенскай вобласці. У планах — адкрыць школу бізнесу для жанчын. Бізнес-інкубатар мае на мэце падрыхтоўку кадраў для сельскай мясцовасці, а значыць, і развіццё тэрыторыі — для таго каб узровень жыцця ў невялікіх населеных пунктах не адрозніваўся ад гарадскога.

Акрамя таго, прагучала прапанова прадаваць нявыкарыстаныя будынкі не па камерцыйных цэнах, а за адну базавую велічыню пры ўмове стварэння ўладальнікам новых рабочых месцаў. Падтрымалі прысутныя і ідэю ўключэння Мядзельскага раёна ў зону спрощаючага візавага рэжыму.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

КОНКУРС ІНІЦЫЯТЫЎ

МЫ САМІ!

У Мінску прайшоў стартавы семінар па рэалізацыі праекта «TANDEM — V». Супрацоўніцтва для ўдзелу грамадзян і развіцця мясцовых супольнасцяў у Рэспубліцы Беларусь».

Падчас яго прэзентаваліся праекты, якія перамаглі ў конкурсе «Грамадзянскія ініцыятывы ў вырашэнні пытанняў мясцовага значэння». Традыцыйна іх фінансуе Еўрапейская Асацыяцыя мясцовай дэмакратыі ALDA з удзелам грамадскага аб’яднання «Фонд імя Льва Сапегі». Сёлета ў краіне будуць рэалізаваны 12 ініцыятыў.

У семінары прымалі ўдзел старшыня Пастаяннай камісіі па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Валянцін Семяняка, старшыня праўлення Фонду імя Льва Сапегі Міраслаў Кобаса, каардынатар праектаў Еўрапейскай асацыяцыі мясцовай дэмакратыі (ALDA) Віктар Катрута. Таксама прысутнічалі прадстаўнікі мясцовых органаў улады базавага і пярвічнага ўзроўня, грамадскіх арганізацый розных рэгіёнаў краіны — аўтары і пераможцы грамадзянскіх ініцыятыў. Менавіта яны прэзентавалі свае лакальныя праекты.

Дырэктар Віцебскага абласнога аддзялення Беларускага дзіцячага фонду Вольга ОБУХАВА расказала

аб ініцыятыве «Добры спорт», які будзе рэалізаваны ў аграгарадку Альгова Віцебскага раёна. «У жыхароў ніколі не было нармальнай спартыўнай пляцоўкі. Гэта і паслужыла стымулам для рэалізацыі праекта. На месцы сельскага клуба зробім велопаркоўкі, паставім абсталяванне безбар’ернага ўвахода, лаўкі і іншае. Работы збольшага будуць выкананыя сіламі жыхароў. Узаемадзеянне наладжана з Віцебскім райвыканкамам, Віцебскім раённым Саветам дэпутатаў, прадстаўнікамі малага бізнесу. Дагавор аб сумеснай рэалізацыі будзе заключаны з сектарам спорту і турызму Віцебскага райвыканкама».

Старшыня Крэмяніцкага сельскага Савета Зэльвенскага раёна Аляксандр ДЗЕРАЧЭНІК падзяліўся ініцыятывай «Адпачынак у Князева», што рэалізоўваецца ў аграгарадку з аднайменнай назвай. «На яго тэрыторыі добрая інфраструктура, аднак плячэ гектараў паркавай зоны нагадвалі толькі прыродны ландшафт. Узнікла ідэя пераўтварыць яе ў месца адпачынку для жыхароў і гасцей Князева. Яны, дарэчы, гэта вельмі падтрымалі. Мы ўжо зрабілі першасныя работы. Пасля адкрыцця комплексу тут можна будзе праводзіць розныя святы: Дажынкi, Купалле і іншыя. На разлічаны праекта адводзім каля васьмі месяцаў і задзейнічаем прыкладна 15—20 тысяч долараў».

Таксама падчас семінара былі прадстаўлены праекты «Нас аб’яднаў Ясеневы гай», што будзе рэалізавана ў аграгарадку Горы Краснапольскага раёна, «Адраджэнне гісторыка-культурнай каштоўнасці — парку XIX стагоддзя» ў аграгарадку Чырвоны Бераг Жлобінскага раёна, «Дыялог гісторыі і мастацтва ў публічнай прасторы» ў Кобрыне, «Рэалізуем стратэгію разам! 2.0.» у вёсцы Здзітава Бярэзінскага раёна, «Тэрыторыя аб’яднання» ў Чавусах і іншыя.

Нагадаем, што праект «TANDEM» мае на мэце ўстойлівае супрацоўніцтва паміж грамадскімі аб’яднаннямі і мясцовымі органамі ўлады для актыўнага ўдзелу грамадзян у мясцовым самакіраванні і развіцця мясцовых супольнасцяў у краіне. Праектныя заяўкі могуць датычыцца розных тэматычных напрамкаў: культуры, адукацыі, спорту, аграэкатурызму, экалогіі, сацыяльнай інфраструктуры, добраўпарадкавання, устойлівага развіцця і іншага. Тэрмін рэалізацыі праектаў складае 18 месяцаў — іх адкрыццё адбудзецца 31 кастрычніка. Сярэдні памер фінансавай падтрымкі праграмы штогод складае сем тысяч еўра. Абавязковай умовай рэалізацыі мініпраектаў з’яўляецца іх рэгістрацыя ў Дэпартаменце па гуманітарнай дзейнасці Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Дар’я ШЛАПАКОВА.

МЯСЦОВАЕ САМАКІРАВАННЕ

САВЕТА ДЛЯ ВЫКАРЭСТАВАЇ І ДЭПУТАТАМ МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

www.zviazda.by

e-mail: info@zviazda.by (для звяротаў): zvarot@zviazda.by

АДРАС РЭДАКЦЫЇ:
220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;
e-mail: info@zviazda.by

Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 14.804. Нумар падпісаны ў 19.30 13 лютага 2020 года.